

Сяргей Грыневіч

Вельмі высокаму добра. Сяргей Грыневіч вельмі высокі. Ён пэндзлем дастае да хмараў і ўсімі колерамі нябёсаў ма-люе на бялюткіх доўгіх хмараах карціны. Палотны хмараў плывуць у майстэрню праз высокое акно — яно паміж сцяной і дахам з сонечнага боку. “На Купалле сонца грала”... “Куст гарыць, але не згарает...” (Кніга Зыходу 3, 2). Таямніца метафары промня, зламанага рухам Творцы. Далягліяд не знікае ў бялюткіх яснотах. Шквал навальнічных вясновых грымотаў. Абвал гукаў, матываў і думак... Хрыплы метал року. Сонечны пажар. Щаслівы атамны выбух каметаў з нябёсаў далёкіх галактык. Буйнасць таго, што расце, гарыць, свеціц, імкненіца ў вышыні, у няроўныя рытмы няз-мернай прасторы.

Я крыху агаломшаная, што асмелілася ўвайсці ў гэтае зыркае, стракатае каляровае відовішча, дзе ўсё дапаўніяецца, кантрапунктуеецца, збліжаецца... Не бачу на палотнах Грыневіча супярэчнасці колеру і пластыкі, а Сяргей кажа пра нейкую такую супярэчнасць, мае на ўвазе той момант, калі творыць карціну? Не верыцца, што ён бярэцца за пэндзаль і не ведае, што атрымаецца на палатне, — ці агонь, ці агністая птушка з ключыкам на спіне, — усё ў яго-ных карцінах на месцы, дакладна заселена кожная лапінка палатна — смела, спакойна, мудра і нечакана, іначай, чым было да яго, выразныя дыялогі вясёлай і ціхай палітры, выбух нямой каляровасці і крыклівай імклівасці, хрыпатаў і сквірчэння фарбаў. Бог стварае яго рукамі нешта новае ў відочным каляровым сусвеце. Кожны ад нараджэння мае ў вачах свае адбіткі сваіх краявідаў, сімвалы, музыку, мову, квяцістыя знакі і адчуванне сяброўскасці, стратнасці.

Сяргей кажа: “Абстрактная форма сама дастаткова дасканалая”. І тут жа пра іншае: “Няма цяпер у мастацтве глабальна новага стылю, постмадэрнізм састарэў”... Не асмелося запытаць, якім будзе той новы стыль, пра які думае Сяргей Грыневіч, чаго яму не хапае ў постмадэрнізме...

...Магчыма, і праўда ў свеце мастацтва постмадэрнізм састарэў, ён вынаходніцтва мінулага стагоддзя... Але тут, дзе мы так недасканалыя, так прыгнечаныя, так самотныя, так галодныя, здзічэлыя і наіўныя, нібы дзеци... Трэба, каб нехта будзіў нашае стомленае ўяўленне, наталяў нас прагай таямнічасці, невядомасці... Узбуджаў, абуджаў нашу кволасць сучаснымі рымамі, танцамі энергічных ветравых вадаспадаў. Няволя рэалізму азначае, што праз яго краты мы бачым тое, пра што ведаем. Свабода мастацтва нам хоча паказаць тое, пра што мы зусім нічога не ведаем. Мастак не шукае паняццяў, ён уяўляе. Яго прыгода заключаецца ў выяўленні невядомасці. Усе здарэнні свету праходзяць праз свядомасць пакаленняў, адбіваюцца добрым стваральным рэхам у постмадэрнізме. Мастак бярэ на плечы свае цяжар смелых справаў, якія даводзяць да шоку простага сучасніка, і мовай квяцістых метафараў малюе версеты постмадэрновых рэчаў, якія з'яўляюцца ў новым сусвеце, які жыве ў імклівым змяненні і вечна нязменны, як прастата, міласэрнасць, паэзія, воля... Куды імкнецца мастак услед за хуткасцямі касмічных сродкаў лёту?

Я пішу пра Сяргея Грыневіча спамін. Гэта настальгічны спамін пра будучынню Беларусі, з якой у свеце не будуць кпіць, — будуць паважаць за яе щэплую, у агністых чыстых барвах душу, за яе таленавітых творцаў. Іх сёння ўжо паважаюць. Мова беларускага мастацтва не схаваная ў шкарлупінне арэха, не патрабуе перакладу на іншыя мовы, цывілізаваны свет яе разумее ў арыгінале і прымае ў свае прасторныя галерэі. Гэта чудоўна.

Але я не мастацтвазнаўца, не даследчык свабоднага постмадэрнізму. Я не мела магчымасці вывучыць гэта... Я любуюся карцінамі Сяргея Грыневіча і бачу на іх вельмі шмат таго, што бачыла на перабіранках, якія ткала мая сястра, — гэта радасць нацыянальнай неўміручай души, дакладнасць, чысціня і смеласць фарбаў, прастата і бясконцасць. Тое, што вочы бачылі і вушки чулі і ўжо ніколі не ўбачаць і не пачуюць, застанецца ў мастацтве. Дык нашы вясковыя ткалі — папярэдніцы постмадэрну? “Мне бы

сёння на красёнцах сонейка снаваць”... — пісала ў паэме “Куфар” Ларыса Геніюш...

Сяргей Грыневіч гадаваўся і выхоўваўся ў той самай прасторы роднасці, пад тымі самымі нябёсамі, пад тымі самымі промнямі і навальніцамі, што і наша паэтка, ён гэта ведае і гэтым ціха ганарыцца. Колеры, якімі захапляецца бабуля, перабіраючы ў куфры свае скарбы, — вось яны, на палотнах Сяргея Грыневіча... “Узор пяе на ўлонні пражы белай, шнурок квадратаў роўненъка бяжыць, як вылічыць, як за- снаваць сумела ты свой дыван, каб так заваражыць, так акуратна, анідзе памылкі, на бель асновы колерам лягло, так ад калыскі да самой магілкі жыццё людскага бытла...”.

І ў Гародні ёсць з якіх узораў браць прыклады — з каменнай перабіранкі на сцяне старажытнай Каложскай царквы. Гэта я так думаю. У мастака свае пошуки, яны маюць сваю географію... Калі б у нашым Краі склаліся творчыя эліты, шмат у якіх месцах блуканні ў пошуках новых метафораў і формаў, матываў і думак паэтаў і мастакоў маглі бы судакранацца. Але мы хаваем свае нацыянальныя эмоцыі адных ад іншых...

У 1986 годзе Сяргей Грыневіч падараваў Музею Максіма Багдановіча ў Гародні партрэт паэта. Музей не меў тады статуса самастойнага, называўся “літаратурным аддзелам гісторыка-археалагічнага музея”. Сяргей кажа: “У мяне ў той час яшчэ не было сваёй майстэрні, маляваў Максіма Багдановіча ў сінагозе”. Аўтар захаваў традыцыйныя дэталі, да якіх прывыклі аматары Максіма Багдановіча, але партрэт постмадэрновы.

Уявіце, як нехта вельмі высокі заходзіць у хату, угінаючы ў праёме дзвярэй плечы, галава ў праёме не змяшчаецца, а ног яшчэ не відаць за парогам. Сяргей Грыневіч па сабе ведае, як заходзяць высокія ў вясковыя хаты — Сяргей і Максім прыкладна аднолькавага росту... Валасы на партрэце ўзвеяныя, перад акном у збаночку сіні снапок васількоў свеціць юнаку ў сінія вочы. А прасторы перад вачыма мала, таму што наперадзе мала жыцця... У засмужанага туманам неба ўзяў Сяргей колеры для партрэта паэта, адценні пастэльныя,

далікатна замглёныя... Партрэт удаўся маладому мастаку, і лепшага партрэта маладога паэта Максіма Багдановіча я не ведаю, дзе дэманструюцца і дзёрзкасць маладосці, і глыбіня таленту, і мужнасць асобы.

Мікола Таранда, кіраўнік клуба “Паходня”, прывёў у музей навукоўцаў-генетыкаў, дзве асістэнткі трымалі пад рукі вельмі паважанага сталага вучонага. Пакуль я апавядала пра нашага паэта, вучоны драмаў... Калі развітваліся, вучоны спытаў: “Так ваш поэт болел туберкулёзом?” Я пра гэта апавядала, але вучоны не слухаў, таму спытала: “Вы ведаецце пра гэта?” Ён адказаў: “Нет, но я увидел его портрет”, — і назваў медычны тэрмін, а па-расейску патлумачыў мне і ўсім, што пры сухотах змяненцца форма грудзей. А я ўзгадала, як Зоська Верас казала, што Максім крыху сутуліўся ад свайго высокага росту, інстынктыўна баронячы хворыя грудзі...

Сяргей Грыневіч мог не ведаць пра такое, але ўгадаў. Магчыма, несвядома, ён паказаў праз вышыню постаці, якая не змяшчалася ў рамцы, і вышыню таленту Паэта, хворага целам, але моцнага духам, які ўзняў столь нацыянальной духоўнай прасторы так высока, што духоўны зрок беларусаў не мае сілы да яе дацягнуцца...

З першага студзеня 1995 года музей атрымаў статус самастойнага — мы сталі смелымі і замовілі Сяргею Грыневічу партрэт Вацлава Іваноўскага, заснавальніка выдавецкай суполкі “Загляне сонца і ў наша ваконца”. Мы змясцілі гэты партрэт у звод нашых продкаў, дзе ён выдзяляўся выразнай пластыкай і характарам на тле партрэтаў традыцыйнай школы, — а нібы так і трэба было... Каб не было Вацлава Іваноўскага, мы не паўсталі б у пачатку ХХ стагоддзя...

У сумежнай з музеем верандзе кватэры № 2 жыла цешча юрыста, якую гарадскія ўлады не мелі сілы выселіць, — не згаджалася ні на якія прапановы абмену кватэры, таму музею аддалі кватэру № 3, ізаляваную ад галоўнай плошчы. Там мы стварылі сціплую экспазіцыю “Літаратурнай Гродзеншчыны”, афармляў яе Косця Латынцаў, па прафесіі архітэктар, які па-сяброўску працаваў у музеі рабочым на паўстаўкі. У квадраце вітальні мы змясцілі вобразы дзвюх

вялікіх дамаў літаратуры Гродзеншчыны — вяльможнай пані Элізы Ажэшкі і паэткі Ларысы Геніуш, духоўнай маці свядомай беларускай інтэлігэнцыі.

Пані Элізу Сяргей стварыў у стылі сармацкага партрэта — у барвовых з пазалотай фалдах сукенкі, у бляску і хвале, якую мела яна, далучаючы сваёй творчасцю крэсы да Польшчы.

Ларысу Геніуш Сяргей пераўстварыў у вобразе маладзенъкай Музы, у цёплай гаме вясновай зеляніны, — лёгкую Ластаўку, яшчэ не стомленую Крыжам, у чаканні бязмежнага шчасця ў сумоўі са сваім прыгожым народам. Толькі цёмны каснічок сцягвае яе валасы.

У 1998 годзе, не думаючы пра тое, што хутка ў музеі мяне не будзе, папрасіла я Сяргея Грыневіча стварыць святочны партрэт Максіма Багдановіча для вялікіх залаў, каб можна было ўпрыгожваць сцэну на святы яго паэзіі. Сяргей апранаў Максіма ў модны гарнітур Янкі Купалы пецярбургскага часу, а твар напісаў з фота 1912 года, з яшчэ не змучанага хваробай юнака, якім мы яго бачым праз прызму нашага захаплення і бязмежнай удзячнасці.

Супольнасцю музея мы адсвятковалі презентацыю партрэта за кошт мастака, які злёгку быў здзіўлены, што яму зашмат заплацілі...

Гэты прыгожы святочны партрэт мы не вынеслі на сцэны гарадскіх залаў, не паспелі правесці з ім ніводнага вечара — застаўся ён у цесным пакоі пад дахам, а з ім застаўся фотаздымак Максіма Грыневіча, малога сына мастака.

Я сумавала па партрэтах, як па жывых...

Калі людзі паводзяць сябе так, быццам Бога няма, яны правакуюць вайну. Калі людзі жывуць як дзецы Божыя, яны ствараюць спакой... Каб залячыць раны, нанесеныя мне савецкім начальніцамі, і застацца ў спакоі з Богам, мне спатрэбілася некалькі гадоў перабывання ў смутку. Але сам паэт Максім дапамог мне сваім высокім прыкладам выйсці з крыгуды, гаркаты і дакору і падзякаваць Богу за малы пробліск вечнасці ў сэрцы, які ён мне падараваў.

Я змяншалася ў грамадскай прасторы горада і абмяжоўвала сваю зацікаўленасць яго жыццём. Мала хто мог тут мяне здзівіць. Многія былыя знаёмыя перасталі мяне пазнаваць. Але мая дарога выраўнялася да дасканаласці — ад дому да касцёла і назад.

Сяргей Грыневіч быў заўсёды адкрыты на размову, я зредку да яго звярталася як да знаўцы ў мастацтве. Неяк на выставе ўбачыла яго карціну "Начны сад", на якой ствалы яблыніяў выглядалі, нібы ваўчыныя морды, прасветы паміж стваламі свяцілі, як ваўчыныя вочы, але вочы і пацьмы ваўкоў усміхаліся.

Сяргей Грыневіч — мастак дабрыні. Убачыла карціну з караблікаў — цёмныя караблікі плывуць уверх мачтамі-дзюбкамі, а светлыя плывуць уверх днамі, палатняны сусвет маліваных, нібы вытканых на краснах або складзеных, як мазаіка, караблікаў, бясконцасць у няволі рамы... І марафон рыбаў у бязмежным космасе акіянаў... Дык вось якое наша мора, у якім акунуцца можна духоўным зрокам, вось мора, у якое Апостал нашага часу заклікаў: "Выплывайце на глыбіні"...

Голенъкія сарамлівія дзяячата... Ім зручней павярнуцца да глемада спінкамі. А яшчэ лепей ім заплюшчыць вочы, заснуць. Нават цыганачка, якая ідзе ў глыбіню прасторы, каетліва тримаючи драпіраваную тканіну, што з'яджае з яе далікатнай красы, віруючи ў танцы, — не распусная яна.

"І адкрыліся вочы ў іх, і яны пазналі, што яны голыя..." (пар. Кнігі Быцця 3, 7).

На карціне "Тры крэслы" — тры драўляныя, простыя, моцныя, элегантныя, тонкія, дасканалыя, класічныя, высокія, добрыя крэслы... Столі святло падсвятляе, перасякаюцца, крэсліца цені на доле. Тroe на крэслах сядзелі? Тroe будуць весці перамовы на крэслах? Не... Невідочныя Тroe сядзяць на высокіх крэслах. Некалі скінуцца з крэслаў высокіх? Тroe ў Адной Асобе Невідочныя ёсць усюды.

Захавалася ў памяці выстава Сяргея Грыневіча, на якой была карцінка з архаічным казачным зместам: драўляны дзед запрог у драўляныя санкі драўлянага коніка і едзе ў лес па

дровы. Уся выстава быта, нібы дзіцячая вясёлая казка, такая цёплая, добрая, старажытная, фантастычная... А пасля мяне прыщагнуў самапартрэт мастака Сяргея Грыневіча... Я ведаю, што адным моцным паэтычным радком можна прабіць стагоддзе наскролькі... А тут я ўбачыла ўсю трагедыю Беларусі ў адным твары на партрэце!... "Фота на пашпарт" — такую назувала карціна... Правы бок твару ў святле, левы бок у цемры. Беспрасветную доўгую ноч перажыў гэты мужчына, твар яго ўвесы у падцёках, сіняках, з паламаным носам, павыдзіранымі, збітымі ў куцуکі, коратка падстрыжанымі валасамі. На вуснах запяклася кроў. Праз іранічную горкую ўсмешку ўсё ж прабіваецца годнасць асобы, якая памятае, адкуль родам і хто быў яго продкі... У німбе таямнічасці, трymаючы ўсіх на дыстанцыі...

Агаломшаная — стаяла перад гэтым абразом Беларусі, прыкананая да трагічнай гісторыі, да Крыжа наших продкаў... А ўнізе тоненъкія два зігзагі — імітацыя арнаменту, які нагадвае арнамент дзяржаўнага сцяга... Нічога сабе, вясёлы Апакаліпсіс... Так думала я... У кнізе водгукаваў я напісаў: "Няхай беражэ цябе Бог!", бо што яшчэ можна было напісаць!

Мастак гуляў сабе, фантазіраваў, блазнуючы, і адчыніліся яму неіснуючыя дзвёры, і раскрылася недасяжная глыбіня душы, — магчыма, ён і не планаваў такога эффекту... Само атрымалася, як гэта бывае ў вельмі таленавітых творцаў... А магчыма, і прадуманаў ўсё, да апошняй дэталі...

Сяргей кажа:

"Князь Вітаўт аддаў ваяводу Верацилу Краснае Сяло на вечнае ўладанне. Продкі мае па маці Верацилы валодамі Красным Сялом... Дзяды Зося і Пяцьтро жылі ў вёсцы Навасёлкі, недалёка ад пасёлка Краснасельская... Збіральнік, паэт і мастак Міхась Верацила, паэт Сяргей Верацила — мае сваякі.

Дзед Сямён і бабуля Малання Грыневічы мелі 40 гектараў зямлі, футар каля вёскі Харужанцы.

...А Максім Багдановіч ужываваў слова „хурманка“.

Каля Забаліна — у нас не кажуць Ізабелін — у назвах вёскаў і мястэчак паўтараеца корань „руж“ — гэтыя назвы так і цягнуцца ланцужком, як ружанец, — Харужанцы, Ружанцы, Ружаны, Пружаны... Ёсць недалёка Ваўкаўскага вёска Грынявічы, там паўтараеца наша прозвішча. Нашы Грыневічы рассяліліся тут... Мой дзядзька скончыў перад войной Ваўкаўскую гімназію, у якой раней вучылася Ларыса Геніюш. Дзядзька выкладаў беларускую мову. Яго дзеци жывуць у Польшчы. Цётка Насця жыве ў Ваўкаўску. Дзядзька Коля жыве ў Эстоніі. Дзядзька Міхась загінуў на войне.

Мой тата Аркадзь Грыневіч быў малодшым у сям'і. Ажаніўся з Нінай Верасіла, у мяне ёсць сястра Гэля. Бацькі жывуць у Краснасельскім.

Я нарадзіўся 25 лютага 1960 года. Маці казала, што я спачатку навучыўся малываць, а пасля хадзіць. У пачатковай школе наведваў студыю выяўленчага мастацтва з дарослымі. Адзін хлопчык з нашай школы паступіў у рэспубліканскую школу-інтэрнат па музыцы і мастацтву, ён быў таленавіты музыка... Праз год паехаў туды я. Маці некалькі разоў хацела мяне забраць, — жанчыны яе асуджали, што аддала хлопца немаведама куды. Але я не даўся... Калі мы канчалі 11-ы клас, прафесар мастак Гаўрыла Вашчанка наведаў школу, паглядзеў нашы працы і сказаў мне, што возьме ў сваю студыю ў Акадэміі мастацтваў. У 1978 годзе я скончыў школу-інтэрнат і паступіў у Акадэмію на манументальна-дэкаратыўнае аддзяленне. Скончыў у 1983 годзе. Удзельнічаў у выставах пачаў з другога курса.

У Гародні працаваў у камбінаце „Мастацтва“, ствараў вітражы і роспісы. Сябра Саюза мастакоў з 1987 года. Першая персанальная выставка адбылася ў 1992 годзе”.

...Вяртаемся да “Фота на пашпарт”. Сяргей кажа: “Гэта зусім прыватны твор, усяго фота на пашпарт. Бо, каб гэта быў аўтапартрэт, то мастак павінен глядзець сам сабе ў вочы ў люс-тэрку. Ну, не хацелася мне на іх глядзець! ...Але начальнікам горада гэты твор вельмі не спадабаўся. А ў Галандыі яго зразумелі як абагулены вобраз Беларусі, адчынілі ім выставу маіх карцін”...

Сяргей паказвае мне відэафільм з адкрыцця выставы, якая адбылася гэтай зімой у горадзе Эйндховен. Прыгожая галерэя, карціны размешчаны прасторна, паважаныя людзі аглядаюць мастацтва, пераходзячы з адной залы ў другую, размаўляюць, усміхаюцца ў камеру, — Сяргея Грыневіча на адкрыцці не было.

Знаёмыя карціны: вырай крыжыкаў узлятае ў нябёсы... Сяргей кажа: “Я іх падгледзеў у адным касцёле ў Варшаве, карціна называецца “Промень”, якраз засвяціла сонца — і я ўбачыў, як яны зазялі ў промнях на калоне, — мазаіка з рознакаляровых крыжоў, якія ўзнімаюцца ў нябёсы”... Карціна “Цёрка”, крыху па памерах большая, чым тая цёрка, якой я тру бульбу на дранікі. Сяргей кажа: “У Галандыі маю цёрку пазналі”.

Уяўляю спамін галандцаў пра тое, як шоргае бульба па парваных дзірках металу, як смачна пахнуць дранікі са сма-жаным сальцам і цыбулькай, і магія святлаценяў у рытме гэ-тых філасофскіх дзірак... На карціне “Бабіна лета” — жанчына, сама, нібы ўрадлівая бульба, выбірае самую смачную ежу Беларусі з баразны ў кошык...

Пачула па радыё, што 2008 год будзе годам бульбы, ву-чоныя і палітыкі свету будуть выращаць, як гэтай раслінай накарміць планету. А беларусы ведаюць гэта са сваёй векавой гісторыі... Сяргей Грыневіч на карціне спаборнічае з натурай, дэманструе, што бульбіна ягонай фантазіі нават яшчэ больш апетытная... Шмат у Сяргея Грыневіча малюнкаў з розных архаічных, сплещеных з лазы і карэння, прадметаў нашага самастойнага прыгожага бытавання без цывілізацыі... Кам-пазіцыю “Рыбы і журавель” Сяргей прывёз з выставы ў Галандыі дадому, бо жонка Наталля не хocha з ёю развітвацца.

З Галандыі частку выставы забралі ў горад Цюрых, у Швейцарыю.

Сяргей кажа: “Калі доўга малюеш рытмічныя пейзажы, дзе рытм вымагае дасканаласці і нельга хлусіць, пасля хо-чацца намаляваць такую кампазіцыю, як “Знакі прыпынку”, яна не вымагае ўвагі, можна змясціць яе нават на прахадной, на хаду стралея і адпускае, ідзі далей” ...Гэта густоўная, з не-чаканымі спалучэннямі контрастных плямінаў, складаная прастата... На дыскатэках ствараюць такія агністыя выбухі ірваных рытмаў.

Адпачынак, гульня, спосаб правядзення часу ў сумоўі з прыемным чалавекам — з сабой самім. Уяўляю магічны круг майстроўні, у якім зачыняеца Сяргей Грыневіч, каб пагуляць, як малое дзіця, з квадратамі канструктара ці з костачкамі мазаікі, з каляровымі каменъчыкамі, з караблікамі, з рознымі цацкамі. Пасля складае іх у кошык або пакідае на агністых зорах, “на палатне змяінага цара”... Правакацыя ўяўлення.

Ёсць прадметы, якія тояць у сабе глыбокую філасофію. Вось “буч”, у нашай мясцовасці кажуць “верша”, у іншай мясцовасці кажуць “нерат”, а на Шчары, напрыклад, называюць гэты прадмет “кломля”... Сплеценая з лазы прылада для лоўлі рыбы з лейкападобным горлам у сярэдзіне. Гэта замкнёная пастка, уцёкі ў самога сябе, выйсце ў безвыходнасць, замкнутасць у межах уласнай абмежаванасці, філасофія тупіка, — гэта лёс Беларусі, пераплецены з яе гісторыяй...У Сяргея некалькі варыянтаў буча — на сушы, пустога і з блакітнай рыбінай у пастцы, з некалькімі наўнымі блакітнымі рыбінамі... Спрытны вораг у буч сам не залезе...

Сяргей кажа: “Калі мне нехта гаворыць, што пазнае мяне на выставах па почырку, мне гэта вельмі не падабаецца. Мне цікава здабываць у сабе новыя і новыя магчымасці. Ёсць два спосабы пошукаў: падглядваць у прыродзе і прыдумваць самому. Трэці спосаб — гэта шукаць дасканалы варыянт праз параўнанне”.

Сяргей ставіць першую карціну “Рыбкі”, рамка не трывмае зрокавай думкі, ад віру ў цэнтры шугаеш у бязмежнасць

акіяну, у якім кричаць касякі нямых рыбак. У экстазе ультрамарынаў...

І адна зялёная рыбка. Карціна не адпускае. І мастак нейкі час уважліва разглядае, нібы бачыць свой твор упершыню... Гэтая зялёная рыбка справакавала мастака стварыць карціну "Зялёныя рыбкі", але і гэтага мала, — мастак стварае трэцюю карціну без зялёнай рыбкі... У канчатковым выглядзе мастак бачыць, што атрымалася дасканалай першая карціна... І ўзнікае яшчэ адзін сюжэт — "Журавель і рыбкі", больш складаны кампазіцыйна. Журавель з наіўнай дзіцячай казкі пасе рыбак у бязмежным акіяне. Сюжэт у сюжэце... Цыбаты журавель хацеў запыніць адно імгненне, а нечакана для сябе затрымаў цэлы акіян.

Перад тым як паказаць новыя карціны, Сяргей зачыняе дзвёры ключом, каб ніхто выпадковы не зайшоў, таму што новыя карціны людзі павінны першы раз убачыць на прэзентацыі...

Сяргей кажа, што яму цяпер хочацца рабіць партрэты, і паказвае новы партрэт, выкананы ў чорна-белых колерах, нібы гэта чорна-белая фатаграфія з мінулага стагоддзя. Сяргей кажа: "Ніколі фотаздымак не дасць таго ўяўлення пра асобу, якое можа стварыць мастак... Мастак мае магчымасць карыстацца знаходкамі фатаграфіі, тэлеэкрана, кампутара, кіно, але ніякія спецэфекты, ніякія алхімічныя спалучэнні не могуць спаборнічаць з таямніцай мастакоўскага зроку, які здольны ўхапіць падсвядома пробліск хвіліны натхнення"...

Вельмі прадстаўнічы вобраз палітыка, які вызначыўся ў завяршэнні сюжета другой сусветнай вайны, — Уінстана Чэрчыля. У англійскім белым, з чорнай істужкай капелюшы... Два пальцы левай рукі паднімтыя. На чырвонай палосцы знізу паўтараюцца слова, імітацыя бягучага радка: no comment...

Сяргей выстаўляе некалькі квадратаў удоўж сцяны — і паўстае чорны трактар у натуральную велічыню. Сяргей кажа: "Я замалёўваў яго з натуры ў Панямуні, гэта прыгарад Гародні... Надпіс на баку трактара белай фарбай я капіраваў да міліметра — гэта вельмі важны дакумент:

ГРОДНО ГАЙ АГРО СЕРВІС

Горкая іронія з настальгічным замілаваннем да роднай зямлі. З любоўю, калі хочаце... Нехта павінен быў гэта зрабіць... Назва гэтай карціны простая — “Беларусь”... Пакуль я дапрацоўвала сваю эсэйку пра Грыневіча, ён паспей паказаць сваю карціну “Беларусь” на выставе ў Гародні...

Дзве карціны з адной назвай “Споведзь”, ці дыптых, — твар на абедзвюх карцінах — той самы. Далікатныя рысы твару зямной мадонны ў скрусе за правіны чалавецтва — перад спавядніцай, акенца спавядніцы крыжыкамі рапшоткі адбіваецца на вуснах, на носіку, на вачах. На адной карціне твар дзяўчыны ў профіль, а на другой — як яе бачыць ксёндз... Сяргей кажа: “Я хадзіў у касцёл і падглядаў, як гэта адбываецца”... Сам Сяргей праваслаўны.

Паказаў мне папку з замалёўкамі людзей у сне, там нават ёсць калега Сяргея па пятym класе школы-інтэрната, які спіць на школьнай парце. Мастак Коўзусь, які з Гародні выехаў у Амерыку, спіць на стале, сонныя жанчыны, пераважна, дачка і жонка... Сяргей кажа: “Найсмачней спяць заўёды стомленыя салдаты”... Ва ўсіх сонных людзей не сонная жывая душа.

Адну карціну бачу на слайдзе — тры гарыстыя краявіды Гародні, раздзеленыя калонамі, вышыня пагоркаў яшчэ больш павышаецца за кошт вышыні святыніяў на пагорках, у ззянні сонца. Сяргей кажа: “Гэта роспіс на сцяне ў кабінечце аднога начальніка”... Ёсць такія ў Гародні начальнікі?! Сяргей называе прозвішча начальніка жыллёвакамунальнай гаспадаркі — Пятровіч Іван Іванавіч... Сама кантора месціцца ў прыгожым двухпавярховымя доме ў стылі позняй гарадзенскай сецесіі, на фасадзе якога найпрыгажэйшая ў Гародні лепка расліннага арнаменту, дата пабудовы дома — 1912 год... І я не буду называць цяперашні адрес таго дома, дзе створана гэтая ілюзіяністыч-

ная сцяна з касцёламі Гародні, а назаву яе даўнейшы адрас — гэта рог вуліц Пясочнай — Лістоўскага... Недалёка ад брыгітак...

Яшчэ адна карціна: Анёл з вежы катэдры над горадам, які ўесь змяшчаецца пад крыламі Анёла.

Спытала, ці ёсьць у Сяргея любімая мастакі, ён адказвае дыпламатычна, што добрых мастакоў многа, напрыклад, галандзец Эшэр... І ў Гародні ёсьць мастакі, славутыя ў свеце, і называе прозвішча графіка, які мне здаецца халодным і нацыянальна не вызначаным.

Сяргей кажа: “Да сябе трэба адносіцца па-філасофску, лепей быць да сябе крыху іранічным, каб не выглядаць смешным”.

Каб захаваць духоўнае здароўе, трэба ў сабе захаваць маленства. На карціна “Сон імператара” Сяргееў сын Максім, змаляваны нібы з чорна-белай фатаграфіі, спіць, а навокал яго грувасцяцца каляровыя мары, і каляровая карона на яго галаве, а сонны тварык супакоены споўненым прароцтвам сну...

Мастак Сяргей Грыневіч заняты сур'ёзной працай і стварае неймаверна смелыя творы, але прыдумаў такі спосаб, нібы ён усё яшчэ сніць каляровыя сны імператара, як яго сын Максім, і застаючыся крыху ў маленстве, ён працуе так, нібы весела бавіць час. Гуляючы, ён забывае пра атавістычныя страхі продкаў, пра небяспечныя гульні палітыкаў, пазбаўляеца смутку, ляноты, банальнасці, штучнасці, амбітнасці, гульня супакойвае і паглыбляе, і вяртае ў забытага дзяцінства чалавецтва, у страдаўнія, у гістарычную прыгоду, у зачараванае царства.

Ізноў напрошваеца парабонанне з тым, што мне найбліжэй, — з “Вянком” Максіма Багдановіча, з яго рээляцыямі ў цыклах вершаў “Малюнкі і спевы”, “Старая Беларусь”, “У зачарованым царстве”, “Места”... “Вечар на заходзе ў попеле тушыць кучу чырвоных кавалкаў вугля...”

Аж дзіўна, як шмат увагі наш класік аддаваў колерам, усё гэта ўжо было створана, яно нейкім спосабам, нейкім флюідамі засмакталася ў душы нашчадкаў... І гэты трактар у натуральную велічыню — дзіцячая гульня ў сапраўднае жыццё дарос-

лых, і ўсе падробкі пад фатаграфії, сны малых імператараў, — гэта любоў да Радзімы, якую з сэрца не вырвеш. Элемент гульні ў мастацтве Сяргея Грыневіча — гэта сур'ёзны занятак сталага творцы на мяжы рэальнасці і фантастыкі на “белым палатне змяінага цара”... Гэта змёртвыхперасяленне малой памерлай гісторыі ў яшчэ не народжаны ўсясьвет гармоніі і хараства.

Чым маці займаюць дзяцей, каб не было сумна? Даюць у рукі каляровы аловак, крэйду або вугаль, — і дзіця ўжо там, у свеце фантазіі Святога Духа, і гэта перажываеца як найбольш інтымнае, успрымаеца як найбольш універсальнае.

У мастацтве Сяргея Грыневіча няма сумнення, адмаўлення, адчаю, злосці, агрэсіі, фальшу, бруду, змроку, няпрауды, крыку. Колеры кладуцца смела адзін пры другім, але менавіта так, як павінны, густ мастака папраўляе наша прымітыўнае ўяўленне аб узаемадносінах фарбаў і рэчаў.

У мастацтве Сяргея Грыневіча ёсць спакойная станоўчасць, мудрасць, гуманнасць, удзячнасць, хвалі, любоў, дабрыня, чысціня, благаславенне, крыху шкадавання і скептычнасці, сугучча блакітая і прамяністасці, сакрум рытуалу, просьба, малітва, кліч...

Не прапаную сваім чыгачам спіс тых галерэяў і выставачных залаў, дзе прэзентаваліся карціны мастака Сяргея Грыневіча. Мне так здаецца, што лягчэй пералічыць тыя галерэі свету, дзе ягоных выставаў не было. Вось ён для нашага “Спаміну пра будучыню” прапануе свой фотапартрэт з Парыжа, з Мастацкага цэнтра “Пампіду”, на фоне сабора Нотр-Дам дэ Пары...

Ён можа спакойна разважаць пра тое, што яму добра ма-люеца ў Галандыі, у Францыі і ў Харватіі... Але найлепей у майстроўні ў ціхім дамку за дзвюма старымі гарадзенскімі вежамі, якія па-ранейшаму ў Гародні называюць воданапорнымі, хоць іх даўно займаюць мастакі пакалення Сяргея Грыневіча пад свае майстроўні.

Разважаючы пра смеласць, навізну, дынамічнасць, зро-кавую інакшасць, адначасна відочную тутэйшасць палотнаў Сяргея Грыневіча, хачу паставіць яго ў адзін рад з нацыяналь-нымі продкамі нашай духоўнай культуры. Мастак павінен

стаяць у адным шыхце з тымі постацямі, якія ён увекавечвае на палатнінах Краіны белай доўгай хмары... У глыбокім сэнсе цяперашняга часу. Наш Край стараецца пераймаць іншых, аднак застасецца заўсёды ззаду. Сяргей Грыневіч — чалавек з будучыні, таму што ён пазбаўлены комплексу залежнасці ад іншых, талент мастака ён перастварыў у шчаслівую прыгоду свайго жыцця...

А сваім прыхільнікам мастак дарыць гарманічную краіну-брраначку, у якой хацелася б плакаць, сумаваць, спамінаць, пайсці і зноў у яе вярнуцца... А пабыўшы там, ці выйдзеш такі самы, ці паплыўш на карабліках сваіх дзіцячых летуцэнняў у свой начны сад, дзе ўсё ясна яснее і нібы ў густой імгле...

Час даецца нам для таго, каб усё, што маем, ператварыць у любоў, ад якой вызваляе толькі Бог, калі прымае нас у нябёсы.